



# Літаратурная СТАРОНКА



З крыніц Ігуменшчыны Беларусь багатая на паэтычныя таленты. Сярод іх – імя вядомага беларускага паэта Аляся Пісарыка (Аляксандра Уладзіміравіча Пісарчыка), вершы якога трывала ўвайшлі ў паэтычны летапіс нашага краю. Творца звязаны і з Валожыншчынай: побач з вёскай Бурмакі ёсць невялікі хутарок, дзе ўжо амаль трыццаць гадоў ад ранняй вясны і да “белых мух” жыве член Саюза пісьменнікаў.

Алесь Пісарык нарадзіўся 9 красавіка 1954 года. Дзяцінства і юнацтва прайшлі на Ігуменшчыне. У 1971 годзе ён закончыў Дукорскую сярэднюю школу, вучыўся ў Мінскім кааперацыйным тэхнікуме. Пасля службы ў арміі паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Паэтычныя ўрокі браў у Пімена Панчанкі, Анатоля Вялюгіна, Міхася Стральцова і іншых творцаў. Аднак галоўнай яго паэтычнай школай была і застаецца творчасць Адама Міцкевіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча.

Упершыню Алесь Пісарык на паэтычнай арбіце заявіў пра сябе ў 1970 годзе. З таго часу выйшлі яго зборнікі: “Даждзкі яравыя”, “Пакуль гарыць мая зара”, “На востраве чароўнай амазонкі” і многія іншыя.

Ёсць памяць, ёсць надзея, якія даюць сілы жыць і тварыць. Ёсць узаўненаць, што чытачы дастойна ацэняць светлую лірыку А. Пісарыка, народжаную ў гарманічным зліцці душы з прыгажосцю і любоўю да Радзімы, Бога, людзей... Такой магчымасцю змогуць скарыстацца і жыхары раёна падчас аўтарскага вечара, які збіраецца наладзіць паэт у бліжэйшы час. Пра гэта мы дадаткова праінфармуем нашых паважаных чытачоў.

## Алесь ПІСАРЫК

### НЕЗАБЫЎНАЕ

Неба, як вочы каханай, – блакітнае  
Помніць гаючыя сны,  
Верыць, што наша любоў незабытая  
Вернецца ў казку вясны.

Сэрцу ад мары світальнае гарача.  
Што ж да мяне не ідзе?  
З кім ты цяпер, мая мілая зорачка,  
Дзіўныя чары прадзеш?

Чуеш – салоўкам салодка да раніцы...  
Шчырасці ў неба малю.  
Не забывай тую сцэжку, абранніца,  
Дзе ты сказала: “Люблю”.

Зорка твая ў паднябессі нясмеля! –  
Сумна падказвае вяз...  
Мроіцца ў сненнях сукеначка белая.  
Чуецца першы наш вальс.

### У САФІЙСКІМ САВОРЫ

Тут розумам святлею і душой.  
Перад былым – схіляюся маўкліва.  
Мінулае пачуць сюды прыйшоў,  
І ў сэрцы – моц вясновага разліву.

Ад грэшнае зямлі і да нябёс  
Нядаўна пчэ забытае крыляе.  
Няхай той смутак, што сюды прынёс,  
Пунсвай свечкай ціха адпалае.

Арган, арган – высокі боль зямны,  
Узлёт надзей і распачы кананне.  
Вось голас змоўк. Адно звянць  
званы –  
Чаканнем даравання і кахання.

### ПАД КРЫЛАМІ РОДНЫХ АБЛОКАЎ

*Лётчыку-касманаўту  
Алегу Навіцкаму*

Адзіны ў нас Ігуменскі абшар,  
Дзе вёсны шчодро жаўранкаў  
гукалі.

Мы верылі: зямля – блакітны шар,  
Амаль такі, што ў неба запускалі...

Любіць Айчыну – матчын запавет.  
Адведу край лагода спавівае.  
Прагляне промнік – радуецца свет,  
Хто мае пеўчы голас – заспявае!

Бары ўвабралі горычы якоў,  
А не ачэзлі духам! Паглядзіце, –  
У неба плыні ніў і васількоў,  
І сонца, як Святая Маці з Дзіцем!

І на зямлі, і ў млечнай вышыні –  
Трывога – жыць! У звон трывога  
звоніць!  
І ападае лісце цішыні  
На аркушы паэтавых бяссонніц...

У мроях да сузор’яў заплылі...  
Раскрыць бы тайны, што пад сур-  
гучамі,  
І радавацца сонцу і зямлі,  
Глядзець на свет удумнымі вачамі.

### Марыя ШАКУН СЦЯЖЫНКА

Сцяжынка ад парога хаты  
У край далёкі павяла.  
Ды помніла я словы таты:  
“Не забывай свайго сяла”.

І з той пары заўжды са мною  
Сцяжынка тая, тая хата,  
І луг з духмянаю травою,  
І ніва, што яшчэ не жата,

Рачулка з чыстаю вадою,  
Мае сунічныя палянкі,  
І неба сін над галавою,  
І маці ў хустачцы на ганку...

Радзіма, мілая, малая,  
Хто без цябе я ў гэтым свеце?  
Як маці, ты мне дарагая,  
Такая ты адна ў Сусвеце.

### Валянціна ГІРУЦЬ-РУСАКЕВІЧ У БАЛЬНАЙ ЗАЛЕ

Дзень дагарае, і сонца апошнія  
промні  
Лашчаць усмешкаю сціплай сваёй  
развітальнай.  
Хай вечарэе, а вусцішнасьць ценяў  
разгоняць  
Свечкі шандалаў у зале агромністай  
бальнай.

У складках парцераў цяжкіх бы  
хаваецца хтосьці...  
Мройныя думкі ў час такі сэрца  
хвалююць:  
Можа, на баль незнаёмец заявіцца  
госцем,  
Той, каго ў думках цяпер тут  
дзяўчына малое?..

Можа, падыдзе, запрасіць з шляхетным  
паклонам  
На танец той, які дзіўна так “бранлем”  
завецца,  
І паплывуць яны нібы ў чароўным  
палоне,  
Вочы ў вочы... А што скажа юнае  
сэрца?..

Збудзецца? Не? Думкі-мроі чаканнем  
трывожаць,  
Баль пачынаецца. Што сёння збыцца  
павінна?..  
І пазірае ў акно яна асцярожна:  
Мо, пад’язджае ўжо той, што ёй стане  
адзіным?

Кружацца ў танцы паненкі і  
кавалеры,  
Баль зачаруе сягоння ўсіх аж  
да рання.  
Хто ўваходзіць цяпер там у зальныя  
дзверы?  
Сэрца трапеча ў нязведаным  
хвалеванні...

### Аляксандр ГРЫНКІН ДВЕРЬ

*Моей маме*

Бьют часы на стенке в зале,  
В доме милом ждёт уют.  
В мире, где близкие живут).

Я проснусь под запахом хвои.  
Ель в углу ласкает глаз,  
А под ней из притч герои,  
Дед Мороз, конфет запас.

У плиты хлопчет мама,  
Не тревожа мой покой,  
На столе “вкусняшек” гамма,  
Посреди – пирог горой.

Перехватит чем-то горло –  
То ли добрым, то ли нет?  
Время всё-таки не стёрло  
Милый сердцу раритет.

В мглу холодного перрона,  
Чтобы свой построить мир,  
Вышел резко из вагона,  
Где я был лишь пассажир.

Далеко-далёко детство,  
Но лишь год кончает путь,  
Дверь в то милое наследство  
Так хочу я распахнуть.

### Наталля ЖЫЗНЕЎСКАЯ РАСТВОРИТЬСЯ В ТЕБЕ

Мне б коснуться тебя теплом,  
Мне в глазах бы твоих раствориться.  
Как бы в озеро влиться ручьём,  
Как воды с родника напитокся.

Солнцем тёплым тебя б согреть,  
Ветром плыть по твоим ресницам.  
Нежной музыкой сердце б ласкать  
И как листья шептать небывлицы.

Мне б тропинкой твоею быть,  
Тенью быть от твоего силуэта.  
Иль туманом прозрачным плыть,  
Ночкой тёмною быть до рассвета...

### Надзея АГІЕВІЧ

#### МАЛАЯ РОДИНА

Моя милая малая родина,  
Куст рябиновый под окном,  
Здесь немало тропинок пройдено,  
Где состарился отчий дом.

Глянет окнами потускневшими  
Он с тоскою мне в глаза,  
И опять простит меня, грешную,  
Ничего в укор не сказав.

Распахну ему настезь окна  
И помою я их до блеска,  
Чтобы глянул он снова бодро,  
Кружевные куплю занавески.

По родным пройду половицам,  
Чтоб размять его старые “кости”.  
Чтоб увидеть знакомые лица,  
Позову всех соседей в гости.

Напечём пирогов, как бывало,  
Чай заварим с листом смородины.  
Для меня ты совсем не малая,  
Моя самая главная родина.

### Дзмітрый КРАСКОЎСКІ

★ ★ ★

Душа і плача, і смяецца –  
Не ачарсцвела пчэ зусім.  
І покуль сэрца маё б’ецца,  
Пісаць я мушу аб усім.

Да чытача вясна хай прыйдзе,  
Калі ў душы была зіма,  
І, пасля ночы, сонца ўздыдзе –  
Жыццё пражыў я нездарма!

### Зінаіда ГАСЦІЛОВІЧ

★ ★ ★

Я цябе малою на снезе,  
Як на чыстым лісце паперы,  
Вобраз твой – і сама не веру –  
Нарадзіўся ў маёй імпрэзе.

Вобраз твой да бясконцасці шчыры,  
Па-дзіцячы наіўна-нясмелы.  
Я яго захаваць сумела,  
Для мяне ён не стаў бяскрылым.

Арэолам святым у неба  
Вобраз твой адпраўляю ў высі.  
Мы пад ім удваіх засталіся.  
...Мне нічога болей не трэба.